

Вучэбнае выданне

**ЖАНР РАМАНА Ў ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ
І ЛІТАРАТУРЫ**

Метадычныя рэкамендацыі

Складальнік

НАВАСЕЛЬЦАВА Ганна Ёўгарэўна

Тэхнічны рэдактар *Г.У. Разбоева*

Камп'ютарны дызайн *В.Л. Пугач*

Падпісана ў друку 21.06.2021. Фармат 60x84^{1/16}. Папера афсетная.
Ум. друк. арк. 2,56. Кол.-выд. арк. 2,52. Тыраж 20 экз. Заказ 98.

Выдавец і паліграфічнае выкананне – установа адукацыі
«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава».

Сведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці выдаўца,
вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў

№ 1/255 от 31.03.2014.

Надрукавана на рызографе ўстанова адукацыі
«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава».

210038, г. Віцебск, Маскоўскі праспект, 33.